



ГРОДЗЕНСКИ УНІВЕРСІТЭТ

Выдаецца з 1986 года. Выходзіць адзін раз на месяц. Распаўсюджваецца бясплатна

№ 6 (322), 7 чэрвеня 2004 года, панядзелак

ГАЗЕТА УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ «ГРОДЗЕНСКИ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

Сегодня – студент, завтра – учёный

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы принимал участников IX Республиканской научной конференции студентов и аспирантов «НИРС-2004». Свыше 1300 работ представили студенты и аспиранты 55 высших учебных заведений республики, из них для представления на конференции отобрано чуть больше тысячи. Тезисы докладов опубликованы в восьми сборниках.

Работа «НИРС-2004» проходила в 49 секциях по 19 направлениям: Архитектура, строительство. Биология, биотехнология и экология. Географические и геолого-минералогические науки. Информатика и информационные технологии. Исторические науки. Математика, прикладная математика и механика. Машиностроение и машиноведение. Медицинские и фармацевтические науки. Педагогические науки. Психологические науки. Радиоэлектроника и связь, электронная, вычислительная техника и управление, приборостроение. Сельскохозяйственные науки. Технические науки. Физика, радиофизика, физическая электроника. Физическая культура и спорт. Философия, социологические, политические науки и культурология. Филологические науки. Экономические науки. Юридические науки.

На открытии конференции присутствовали ректоры трех гродненских университетов – профессор С.А.Маскевич, ГрГУ имени Я.Купалы; профессор П.В.Гарелик, медицинский университет; профессор В.К.Песчис, аграрный университет.

Делегатов конференции приветствовали ректор ГрГУ С.А.Маскевич и заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета М.М.Бирюкова. Обращаясь к самым талантливым, работоспособным и одаренным студентам Беларуси, Мария Михайловна Бирюкова отметила, что Гродненщина подарила миру немало известных мыслителей, ученых, писателей. Не оскудела земля гродненская на таланты и в наши дни. Сегодняшние 35 тысяч студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений области составляют ту молодежную элиту, которая взрастит новые таланты, опору государства. Государство также всемерно поддерживает и помогает молодым людям, которые проявляют себя в учебе и научно-исследовательской работе.

Студентам Гродненского государственного университета, победителям III

Республиканского конкурса творческих работ учащихся и студентов по общественным наукам «Беларусь в современном мире», М.И. Бирюкова вручила на пленарном заседании конференции «НИРС-2004» Дипломы Специального фонда Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Диплома первой степени удостоен Вадим Шематович за работу «Конфессиональная политика Советской власти на Гродненщине в 1944-1954 годах». Дипломы также были вручены студентам Татьяне Лавыш, Дмитрию Чернелю, Ольге Ерчик, Елене Широкой, Татьяне Леонцеве, Алине Ковшик, Екатерине Сазановце и учащемуся Лидского технологического колледжа Алексею Арико.

На пленарном заседании были представлены доклады первого заместителя министра образования Республики Беларусь А.И.Жука «Активизация научно-исследовательской работы студентов как фактор развития научно-инновационной сферы Беларуси», кандидата исторических наук, доцента ГрГУ им. Я.Купалы Э.С.Ярмусика «Патриотическое воспитание молодежи в современных условиях: некоторые проблемы», председателя студенческого совета ГрГУ, студента исторического факультета И.В.Бойко «Основные направления развития студенческого самоуправления в ГрГУ им. Я.Купалы». Начальник отдела научно-исследовательской работы студентов Белорусского государственного университета А.Г.Захаров поздравил с основными направлениями развития и организации Республиканского конкурса научных работ студентов, об изменениях, которые появятся в новом учебном году. Так, будут введены две новые номинации: «Дебют» и «Исследователь», отдельный конкурс будет проводиться для творческих коллективов. Увеличивается и материальное вознаграждение отличившимся молодым исследователям. Диалоговый сайт позволит более полно и своевременно обмениваться информацией об участии в конкурсе, оформлении заявок и работ.

Работа в секциях велась в течение двух дней. Руководители секций отмечали, что ряд докладов заслуживает очень высокой оценки и имеет хорошие перспективы – по значимости разрабатываемых тем, уровню исследований.

Дипломами было отмечено 68 лучших докладов, представленных на конференции.

И. ВАШКЕЛЕВИЧ.

ВІНШУЕМ ЮБІЛЯРАЎ

Рэктарат, прафкам, Савет вэтэранаў віншуюць з юбілеем і жадаюць моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту, поспехаў юбілярам. Нагадваем, калі і каго можна павіншаваць.

✳ 1 чэрвеня – **Ватыля Віктара Мікалаевіча**, загадчыка кафедры паліталогіі і сацыялогіі аб'яднаня кафедр сацыяльна-гуманітарных навук.

✳ 10 чэрвеня – **Шчарбініну Вялянціну Пятроўну**, дацэнта кафедры педагогікі і псіхалогіі дзяцінства педагогічнага факультэта.

✳ 10 чэрвеня – **Мамедаву Марыю Іосіфаўну**, дворніка інтэрната № 1.

✳ 11 чэрвеня – **Лецка Ларысу Пятроўну**, старшага інспектара аддзела кадраў.

✳ 22 чэрвеня – **Галузу Паўла Раманавіча**, дэкана факультэта псіхалогіі.

✳ 24 чэрвеня – **Сіманаву Тамару Рыгораўну**, дацэнта кафедры рускай і замежнай літаратуры філалагічнага факультэта.

✳ 28 чэрвеня – **Шпака Уладзіміра Георгіевіча**, вартуніка базы адпачынку «Пагараны».

✳ 1 ліпеня – **Грынжэўскую Лілію Іванаўну**, выкладчыка кафедры нямецкай мовы філалагічнага факультэта.

✳ 7 ліпеня – **Чэрэвача Мікалая Мікалаевіча**, інжынера-электроніка аддзела эксплуатацыі і рамонта Цілаа Цэнтра інфарматызацыі і аўтаматызацыі.

✳ 12 ліпеня – **Башуру Анатоля Паўлавіча**, намесніка дэкана гуманітарнага факультэта.

✳ 17 ліпеня – **Данільчык Зінаіду Пятроўну**, дацэнта кафедры беларускай мовы філалагічнага факультэта.

✳ 25 ліпеня – **Барсукова Уладзіміра Георгіевіча**, прарэктара па навуковай працы.

✳ 27 ліпеня – **Станкевіч Надзею Генрыхайну**, дацэнта кафедры грамадзянскага права і працэса юрыдычнага факультэта.

Обращение делегатов Республиканского студенческого форума

Мы, участники Республиканского студенческого форума, обращаемся ко всей молодежи Республики Беларусь.

Основным ресурсом нашей страны - Республики Беларусь - является ее человеческий потенциал, интеллектуальные и творческие способности наших граждан.

В новых социально-экономических условиях жизни востребованы люди инициативные, волевые, способные принимать самостоятельные решения. И особенно справедливо это утверждение по отношению к молодежи.

В студенческой среде традиционно концентрируется наиболее активная и творческая часть молодежи. Студенты одними из первых овладевают новыми идеями, технологиями, передовыми разработками в различных областях жизнедеятельности. Сегодня студенчество Республики Беларусь достойно продолжает славные традиции университетской культуры. Об этом свидетельствуют научные достижения, победы на международных олимпиадах, высокий уровень художественного творчества и физической культуры, дух студенческого братства и солидарности. Студентам присуща активная жизненная позиция, патриотизм, самостоятельность, инициативность и социальная мобильность. В студенческой среде активно генерируются оригинальные идеи и подходы, рождаются социально полезные инициативы.

Создавая условия для самореализации студенческой молодежи, поддерживая конструктивные инициативы, можно добиваться не только решения большинства проблем студенчества, но и прогресса в развитии общества в целом.

Руководство нашей страны, органы власти и управления всех уровней уделяют серьезное внимание реализации государственной молодежной политики. В вопросах обеспечения доступности образования, молодежного жилищного строительства, временной занятости молодежи наше государство является бесспорным лидером среди стран СНГ. Находят широкую поддержку в обществе и молодежные инициативы: волонтерское и студотрядовское движение, создание общественных молодежных объе-

динений и утверждение здорового образа жизни.

Но нельзя останавливаться на достигнутом. Формируя и развивая молодежную политику, государство может в больших масштабах задействовать возможности студенчества для укрепления и процветания нашей Родины. В первую очередь необходимо усовершенствовать правовую базу государственной молодежной политики и выйти на принятие кодекса Законов о молодежи как основного нормативного законодательного акта, регулирующего сферы ее жизнедеятельности, в том числе и студенчества.

Мы уверены, что органы государственной власти и управления внимательно рассмотрят рекомендации Форума и закрепят их в соответствующих направлениях социальной политики государства.

С учетом обозначенных приоритетов это - обеспечение для молодежи должного представительства в законодательных и представительных органах; придание правового статуса органам самоуправления студентов; установление норматива финансирования государственной молодежной политики в процентном отношении к ВВП, включение строительства социально значимых объектов системы высшего образования в республиканскую и местные инвестиционные программы.

Мы обращаемся ко всем студентам Беларуси с призывом сохранять приверженность нашим общим жизненным ценностям: стремлению к личностному развитию и развитию общества, здоровому образу жизни и здоровой семье. Современный студент - патриот, который испытывает привязанность к родной земле и своему народу, знает историю и культуру своей страны, уважает ее Конституцию, государственные символы и готов самоотверженно трудиться на благо Республики Беларусь. Следуя этим ценностям, сохраняя лучшие традиции студенчества, мы сможем укрепить позитивный образ студенческой молодежи в глазах наших соотечественников, расширить возможности как для личностного развития белорусских студентов, так и их участия во всех областях общественной жизни нашей страны.

Мы - за сильную и процветающую Беларусь!

Действия и инициатива

Первичная организация Белорусского республиканского союза молодежи Гродненского государственного университета имени Янки Купалы провела конференцию, на которой присутствовали делегаты от факультетов, руководители городской организации БРСМ. В повестку дня было внесено обсуждение работы первичной организации с ноября 2002 года по настоящее время, перспективы развития и основные направления дальнейшей работы, выборы секретаря.

Сегодня членом союза молодежи является каждый девятый студент ГрГУ. С момента создания первички основным направлением работы было не только решение повседневных проблем (вторичная занятость, трудоустройство ребят в летнее время, спортивно-оздоровительные мероприятия), но патристическое воспитание молодежи. Члены БРСМ всегда активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых в университете. Хорошие контакты установились с первичными организациями из других вузов - аграрного и медицинского университетов, БГУ, БНТУ, Полоцкого и Могилевского университетов, Мозырского педагогического университета.

Среди первоочередных задач - увеличение численности организации, возрождение стройотрядовского движения студентов. Виктор Косарев вновь избран председателем первичной организации БРСМ нашего университета. В совет выбрано 11 человек - представители от всех факультетов.

Студенческое самоуправление в ГрГУ прочно и основательно входит в студенческую жизнь. Об этом свидетельствуют дела молодежи, о которых на встрече с ректором С.А. Маскевичем и проректором по учебной и воспитательной работе и социальным вопросам Т.А. Бадюковой говорили председатель студенческого самоуправления университета Иван Бойко, представители всех факультетов и двух общежитий.

На каждом факультете самоуправление находит свою «нишу» деятельности: это и организация конкурсов на звание лучшего студента (факультет психологии) или лучшей группы (гуманитарный факультет), открытые клубы интересных встреч и английского клуба на филологическом факультете, организация занятости студентов на матфаке, контроль успеваемости на педагогическом факультете.

Вопросы студенческого самоуправления обсуждались на очередном ректорате ГрГУ. В результате активного и плодотворного разговора докладчик И.В. Бойко получил рекомендации от членов ректората, как сделать студенческое самоуправление более разнообразным и востребованным.

С.ЛАТЫШЕВА

Юные программисты

Третий год работает школа «ЮНИОЛ», которой руководит доцент кафедры информатики и вычислительной техники математического факультета ГрГУ Нина Петровна Макарова. Расшифровывается это название так - юные информатики олимпиады. Занимаются в школе ученики 5-8 классов. Шефствует (помогает, спонсирует) Институт последипломного образования и его директор Ю.Ю. Гнездовский.

30 мая прошло важное мероприятие - первая областная научно-практическая конференция школьников 5-8 классов по информатике «ЮНИОЛ-2004», в которой участвовали ребята не только из Гродно, а и районных центров - Волковыска, Слонима, Новогрудка, Щучина, Островецкого и Гродненского районов. На конференцию было подано около 50 заявок. Работа шла в двух секциях - «Программирование» и «WEB-технология, компьютерная графика». Учитывая возраст участников, организаторы решили отметить дипломами всех ребят, представивших свои доклады.

Соб. инф.

Праект

У бліжэйшых нумарах газеты чытайце інтэрв'ю: Я.Х.Касцюковіча «Матэматыка ёсць радасць жыцця», В.С.Багаслоўскай «З удзячнасцю - да мінулага, з разуменнем - да сучаснага і з надзеяй - на будучыню», А.М.Пяткевіча «Мне заўсёды хацелася многа ведаць». Запрашаем калег да ўдзелу ў падагульняючым зборніку праекта. Правілы для аўтараў апублікаваны ў газеце «Гродзенскі ўніверсітэт» (№ 1 (317) ад 29 студзеня 2004 года). Тэлефон для давадак: 44-50-60 (Наталля Рыгораўна Васільева).

ГДЕ УЧИТСЯ МИСТЕР?


Он учится на филфаке. Как и мисс факультета. Ими стали Алексей Слащев и Юлия Грак. Выбирали их всем факультетом на замечательном празднике под названием «Красота спасет мир». А еще во время конкурса чувствовали лучших и самых активных студентов-пятикурсников, которые так скоро уйдут из стен университета в самостоятельную трудовую жизнь, принимали в семью преподавателей молодых сотрудников кафедр, которые под дружное одобрение зала клялись во всем понимать студентов, разыгрывали «проходки» во «Флинт». (Кстати, выиграл их декан факультета В.К.Церлюкевич, потому что его вариант шуточного стихотворения зал признал лучшим).

Девять девушек и восемь ребят вышли на сцену и продемонстрировали свои таланты в нескольких номинациях: представлении (надо было рассказать о себе так, чтобы запомниться и понравиться и жюри, и зрителям), представляли со-

здавшие своими руками костюмы (фантазии участников не было предела!), объяснялись в любви (юноши) и дарили подарки (девушки), демонстрировали на подиуме костюмы — вечерние и молодежные.

Все участники были красивые, талантливы, веселы и остроумны, каждый удостоен звания: Мисс Улыбка — Светлана Болтрукевич, Элегантность — Вера Куцевич, Восторг — Зоя Климуть, Очарование — Юля Гвоздева, Оригинальность — Маша Тонких, Ко-

сетка — Татьяна Смурага, 2-я Вице-мисс Ольга Мингинович, 1-я Вице-мисс Анна Живалевская. Мистер Пластичность — Игорь Афанасьев, Талант — Александр Дергач, Шарм — Арсен Куликов, Стиль — Борис Зубович, Ост-



роумие — Илья Воробей, 2-й Вице-мистер Александр Карпинский, 1-й Вице-мистер Алексей Бубенин. Зал тоже выбрал своих кумиров — Анну Живалевскую и Александра Карпинского.

Праздник прошел, как говорится, на одном дыхании. А готовился он два месяца. Ребята очень мно-

го времени отдали тренировкам, созданию оригинальных костюмов. Со сцены прозвучали слова признательности Юлии Курс и Татьяне Михайловне Прудко, заместителю декана филологического факультета по воспитательной работе. Много времени и старания отдали подготовке конкурса студенты Ирина Ледченкова, Ольга Амброжевич, Павел Яхимчик. Без них этот праздник не состоялся бы.

Н. ВАШКЕЛЕВИЧ

